

УДК 631.51:633.2:631.53.04:631.84(476.6)

УПЛЫЎ АПРАЦОЎКІ, ТЭРМІНАЎ ПАСЕВУ АДНАГАДОВЫХ ТРАЎ І АЗОТНЫХ УГНАЕННЯЎ НА МІКРАФЛОРУ ГЛЕБЫ

Таранда М.І., Дудук А.А., Тарасенка П.Л.

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

Аднагадовыя травы не толькі важная крыніца зялёнага корму для буйной рагатай жывёлы ў пашавы перыяд, але і добры папярэднік для іншых сельскагаспадарчых культур. Паколькі яны часта высявающа без выкарыстання азотных угнаенняў, у розны час, на фоне розных прыёмаў апрацоўкі, то перад намі стаяла задача высветліць, як упłyваюць гэтыя фактары не толькі на ўраджайнасць культур, але і на развіццё мікрафлоры ў глебе пасеваў. Гароха-аўсянай сумесь была першай культурай 8-польнага севазвароту. Ранні пасеў у 2011 і 2012 гг. праводзілі 17-18 красавіка, позні – 19-20 траўня. Асноўная апрацоўка праводзілася з восенні ў 2010 і 2011 гг. Характарыстыка глебы ўчастка (Зарыца) была наступнай: аградзірнова-падзолістая супясчаная, падасланая марэнным суглінкам на глыбіні 0,8 м, pH (KCl) – 6,1, утрыманне гумусу – 2,18-2,20, P₂O₅ – 140-145 мг и K₂O – 170-175 мг на 1 кг глебы.

Вопыт закладваўся на фоне трох варыянтаў апрацоўкі глебы: традыцыйнай – лушчэнне (L₅₋₇) + ворыва (B₂₀), неглыбокай – L₅₋₇ + дыскаванне (D₁₀₋₁₂) і чыгельнай (Ч₁₀₋₁₂Ч₂₀). У перадпаясійную культывациі ўносіліся фосфарныя (аманізаваны суперфасфат) і калійныя (KCl) ўгнаені (P₄₀K₇₀), у варыянце з азотнымі ўгнаеннямі – мачавіна (N₄₅).

Узоры глебы адбіраліся свідрам з глыбіні 0-20 см з кожнай дзялянкі і ў той жа дзень праводзіўся пасеў яс. пасля прыгатавання развядзенняў, на пажыўныя асяроддзі – МПА, КАА і Сабура з

антыйбёстыкамі. У выніку пасеву вызначалася ўтрыманне ў 1 г глебы бактэрый аманіфікатораў. актынаміцэтай і плесневых грыбоў. Іншыя фізіялагічныя группы мікраарганізмаў, такія як нітрыфікаторы, азотфіксатары, ўзбуджальнікі брадзільных працэсаў не ўлічваліся. Пасевы бактэрый і актынаміцэтай інкубаваліся ў тэрмастаце пры тэмпературы 37°C. грыбоў – 28°C. Улік бактэрый праводзілі праз двое сутак, актынаміцэтай і грыбоў – праз тыдзень. Прывчым з группы актынаміцэтай падлічваліся толькі прадстаўнікі найбольш агранамічна важнага сямейства *Streptomycetaceae*, якія адразніваючы ад іншых утварэннем паветранага міцэллю. Даценныя па колькасці асноўных групп мікраарганізмаў у 1 г глебы прадстаўлены ў табліцы.

Табліца – Уплыў апрацоўкі, тэрміну пасеву і азоту на сярэднюю за два гады (2011-2012) колькасць мікраарганізмаў ў глебе пад аднагадовыми травамі

№ п/п	Варыянты: апрацоўка глебы, тэрмін пасеву і азотны ўгнаенне	Бактэрый, млн./г	Актынаміцэты, млн./г	Грыбы, тыс./г
1.	Л ₅ -В ₂₀ , ранні пасев	6.36	0.80	54.5
2.	Л ₅ -Д ₁₀₋₁₂ , ранні пасев	4.90	0.59	61.5
3.	Ч ₁₀₋₁₂ -Ч ₂₀ , ранні	4.70	0.81	60.5
4.	Л ₅ -В ₂₀ , ранні пасев + N ₁₅	6.75	0.85	53.5
5.	Л ₅ -Д ₁₀₋₁₂ , ранні пасев + N ₁₅	7.00	0.64	53.0
6.	Ч ₁₀₋₁₂ -Ч ₂₀ , ранні пасев + N ₁₅	5.45	0.74	74.0
7.	Л ₅ -В ₂₀ , позні пасев	5.70	0.58	35.0
8.	Л ₅ -Д ₁₀₋₁₂ , позні пасев	5.95	0.63	46.0
9.	Ч ₁₀₋₁₂ -Ч ₂₀ , позні пасев	3.70	0.69	40.5

Пры раннім пасеве для развіція бактэрый найбольш спрыяльнай была апрацоўка у выглядзе Л₅-В₂₀(6.36x10⁶). Унясенне азоту садзейнічала актывацыі іх размнажэння, як у такім жа варыянце апрацоўкі, так і пры неглыбокай – варыяント 5, да 6.75 і 7.00 млн./г адпаведна. Гэтыя ж варыянты апрацоўкі (7 і 8) былі найлепшымі для развіція бактэрый і пры познім пасеве, але колькасць апошніх ў глебе была меншай (5.70 і 5.95 млн./г). Глеба варыянтаў (3, 6 і 9) з двайнай чызельнай апрацоўкай мела мінімальную колькасць бактэрый – 3.70 млн./г.

Актынаміцеты горш развіваліся пры неглыбокай апрацоўцы (варыянты 2, 5 і 8), дзе іх колькасць паніжалася да 0.59, 0.64 і 0.63 млн./г. Найбольш іх утрымлівалася ў глебе з рыхленнем на 20 см.

Позні тэрмін пасеву быў неспрыяльнym для развіція не толькі бактэрый і актынаміцэтай у глебе, але і яшчэ больш значна, плесневых грыбоў, якія на фоне Л₅-В₂₀ паніжалі свою колькасць на 19.5 тыс./г.

Пасля падліку сярэдній колькасці мікраарганізмаў у кожным варыянце (1-3, 4-6 і 7-9) можна зрабіць наступныя вывады. Азотны ўгнаенне актывізавалі ў глебе развіццё бактэрый на 20%, колькасць

актынаміцэтаў і грыбоў змянілася ў большы бок толькі ў межах памылкі – 1% і 2%. Пры познім пасеве адбылося змяншэнне бактэрыйальныя мікрафлоры на 4%, актынаміцэтаў – на 16% і плесневых грыбоў – 42%. На развіццё мікрафлоры глебы тэрмін пасеву аднагадовых траў упłyвае больш, чым азотныя ўгнасанні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ничипорович, А.А. Физиология фотосинтеза и продуктивность растений / А.А. Ничипорович // Физиология фотосинтеза : сб. науч. тр. / Ин-т физиологии растений им. К.А. Тимирязева ; под ред. А.А. Ничипоровича. – М., 1982. – С. 7-33.
2. Физиолого-экологические основы оптимизации производственного процесса агрофитоценозов (поликультура в растениеводстве) / В.И. Прохоров [и др.] ; ред. А.В. Кильчевский ; Нац. акад. наук Беларусь, Ин-т эксперим. ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск : Право и экономика, 2005. – 368 с.
3. Ламан, И.А. Концепция биологического потенциала в исследованиях производственного процесса растений / И.А. Ламан // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы II междунар. науч. конф., г. Минск, 5-8 дек. 2001 г. / Ин-т эксперим. ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск, 2001. – С. 3-7.